

# паэзія

пэзія

## Тацяна Лаўрык



...ты — маё залатое сечыва:  
я скрэзь цябе прасъвчваю...

## Вершы-ветразі

### Эпіод

Стары дождж рэтушуе вокны.  
Дрэў нярвовыя вонглескі  
праводзяць знёму постаць...  
Позна...

Адзінотай прыручены позірк  
дасылаю птушынаю поштай:  
ты пачуеш яго праз пошум  
апошняга лісьця...

Помніш... мы з табою калісьці  
слушалі музыку літасьці,  
якая прасъветла гучала  
у съцішанай зале

лёсу —  
удзячнымі слухачамі  
былі толькі мы  
і восень...

### Пастараль

Статак аблокаў рахманых  
пасьвіць ластаўка-мнішка:  
ў травах золкавых туліпаны  
схіляюць голаўкі ніжай...

дрэмле нябёсны кілім —  
чмялі ў абдымках канвалій  
сьняць: па сонечных хвалях  
бяжыць басаногі лівень,  
мілующца матылі  
у каляровых блісках,  
на павуцінні промняў  
гушкае вусеняў мроіва...

аблокі ў паўсяне раставалі  
на небасхілавых валвах...

### Віралэ

Растае акварэль відагляду —  
вечарэе...  
Мы адны між прысадаў —  
я ў плашчы лістападу,  
марэлевым,  
і анёл з тым паглядам,  
у якім — зарапады...  
Габрыэль,  
пакажы мне нябёсны сад...

### Акварэль

Маё цела — гарлач  
з прахалодным блакітам:  
з плеўкамі ласкі

аблокавай,  
і па самыя берагі —  
сунічная слодыч  
з водарам позніх зор...  
у пырсках — крышталікі  
золку,  
на сподзе адтайвае  
золь...

### **Двухрадковікі**

#### *Змоўчанае*

Адхіні ад нас зямны жаль —  
прачттай мяне, як скрыжаль...

Ты — маё залатое сечыва:  
я скрözь цябе прас্বечваю...

### **Віланэла**

Водзіць дождж ціхімі пальцамі  
па літарах сумных аліў:  
чытае біблію памяці.

У нагрэты пясок асыпаюца  
словы старой малітвы...  
Водзіць дождж ціхімі пальцамі  
па тварах ліхтарняй запаленых,  
а нехта ў гэтую хвіліну  
чытае біблію памяці

і глядзіць за вакно, купанае  
дотыкамі мокрых галін...  
Водзіць дождж ціхімі пальцамі —

піша кірыліцай паасткаў  
вечную кнігу зямлі.  
Чытае біблію памяці:

скрözь пустату праступаюць  
невядомых людзей абліччы,  
і па іх  
водзіць дождж ціхімі пальцамі...

## Рытуриэль

Марыя  
ў чаканьні маленькага Бога  
слушала ветру павевы.

Язэп  
абняў яе кволыя плечы,  
сей побач на зэдль.

Дзіця  
зварухнулася ў цёплым улоньні...  
дзьмуў з поўначы венер жыцьця.

## Лірычная сектына

Съвет бяз Госпада стаў адзінокі:  
плача дождж па выгнаных з раю  
і змывае съляды іх ног,  
і ablіччы ў пораш съцірае...  
у нябыт ім дарога — ў ноч,  
па скалелай бязлюднай ускраіне.

Нема ціснуща на ускраіне,  
дзе пануе сум адзінокі,  
дзе глухая нязводнаяnoch  
ім здаецца прывідам раю —  
цемра памяці пыл съцірае  
з рук пустых, са стомленых ног:

а Гасподзь садзіцца ля ног  
матыльком, алтарнікам раю,  
і крылцамі з твараў съцірае  
сажу зъняверы — пыл адзінокі  
адлятае ў зацішак ускраіны,  
каб схаваць уздых ў далонь-ноч...

Цьмяны жаль, як мніх, ў гэту ноч,  
не шкадуючы зъбітых ног,  
выйдзе зноў на съцежку да раю  
і пакіне вязыніцу ўскраіны —  
ён міне мяжу, адзінокі,  
што абрыйсы начы съцірае...

са съляпых вачэй сълёз не съцирае  
дождж, бяssonны і адзінокі, —  
толькі бруд змывае з іх ног,  
з целаў, што дрэмлюць на ўскраіне,  
каб успомнілі чыстасць раю

і веру ў вяртанье раю  
паднялі з-пад брудных ног,  
каб вочы ўбачылі: нач  
жыве на самай ускраіне  
і думкі на тло съцирае.  
Съвет бяз Госпада стаў адзінокі...

### Манарым

Дождж у зрэб’і з лістоты апалай  
згубіўся між рымскіх кварталаў:  
шукаючы пляц Пятра, ступаў ён  
па гострым каменьні, босы і занядбалы —  
муром у дрымоце здавалася,  
што вярнуўся апостал Павал,  
каб прасьпіваць з імі хвалу  
Таму, Хто ў нябескіх скалах  
зьбірае свой статак прысталы...

### Рэхаверш

Рэха блукае ў мурох журбы,  
бы  
людзьмі забыты законыні...

коньнік-  
час — апошні з Пагоні:  
гоні  
съвету ў нямым сутоньні...  
ні  
душы — ён адзін прад Ім...  
дым  
хістае бездань зънявер’я:  
“Вер — Я  
буду з табой, Мой вернік...”

---